Выходзіць з верасня 1995 года

# Газета Уладзіміра Кудзінава

СУБОТА № 3
23 верасня 1995 года

Цана ў розніцу 700 руб.

## ЧАС МЯСЦОВЫ

### АВАНС ДАЛІ. АЛЕ ЯКІ!

Эканамічны крызіс працягвае зацягваць пятлю на „шыі" гаспадарак раёна. У іх няма грошай на набыццё новай тэхнікі, яе рамонт, на выплату падаткаў дзяржаве (а іх каля 15 відаў), на ўзнаўленне вытворчасці. Гаспадарнікі ўсё больш і выразней наракаюць на дзяржаву, у якой кошт аднаго літра бензіну прырсўнены да кошту некалькіх літраў малака.

У калгасе „Быценскі" (каля 400 працуючых) з ліпеня г. г. людзям не плацяць заработную плату. Праўда, нядаўна выплацілі ўсім па 60 тысяч рублёў – ці то аванс, ці то проста нейкі працэнт ад зароблених працаўнікамі палёў грошай.

Не трэба гаварыць аб каштоўнасці гэтай сумы, але ж адно параўнанне прывядзем: каб выпісаць і ўзяць капалку для ўборкі бульбы на сваім участку працаўніку гаспадаркі патрэбна заплаціць у калгасную касу 90 тысяч рублёў.

### ДАЎГІ НАШЫ ЦЯЖКІЯ

На дзень-два ў гэтым месяцы спынялася падача электраэнергіі Івацэвіцкаму прыборабудаўнічаму заводу і малому дзяржаўнаму прадпрыемству „Быцень". Прычына ўся тая ж: затрымка з разлікам за яе спажыванне. Прыборабудаўнікі задаўжалі вытворчаму энергетычнаму аб'яднанню „Брэстэнерга" 315 мільёнаў, быценцы – 108 мільёнаў рублёў.

Сярод даўжнікоў не толькі гэтыя два прадпрыемствы. 484 мільёны рублёў заінавацiла за спажыванне электраэнергii выпраўленча-працоўная калонія № 15, 390 мільёнаў – раённае вытворчае аб'яднанне жыллёва-камунальнай гаспадаркі, 118 мільёнаў – торфапрадпрыемства „Бярозаўскае". У даўжніках – калгасы „Івацэвіцкі", „Любішчыцы", імя Леніна, „Бальшавік", „Пагор'е", „Быценскі", „Савецкая Беларусь"...

### ВОСЬ ДЗЕ СТАБІЛЬНАСЦЬ!

Гэта мы пра медвыцвярэзнік. Эх, няхай бы так прадпрыемствы горада і раёна працавалі, як гэтая ўстанова! Нейкая зайздрасць бярэ ад лічбаў уліку наведвальнікаў. Восем месяцаў мінулага года – „адпачылі" на дзяржаўным ложку 449 чалавек. За восем месяцаў гэтага года – 451. Нават невялічкі прырост. Калі сур'ёзна, то гэта і радуе, што невялічкі.

Прыбытак ад „гасцей" склаў за гэтыя месяцы 11.360.000 рублёў. Яшчэ хто-ніхто і вінен застаўся. На жаль, трапляюць сюды і жанчыны. У гэтым годзе такіх прыкрых выпадкаў было васемнаццаць. Ёсць у выцвярэзніка і сталыя наведвальнікі, што трапляюць сюды па два і болей разоў. Праўда, не гэтак багата – усяго 54 чалавекі.

Цікава, ці прыйдзе такі час, калі гэтая ўстанова наогул зачыніцца з-за адсутнасці кліентаў?

● ФОТАСЮЖЭТ

### ШТО ТАМ, НАПЕРАДЗЕ?



*Што чакае цябе наперадзе, хлапчанё? Якую будучыню выберуць для цябе бацькі, калі 29 лістапада г. г. прыдуць на выбарчыя ўчасткі, каб аддаць перавагу таму ці іншаму кандыдату ў дэпутаты Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь? А мо зусім не прыдуць і гэтым самы аддадуць сваё права вырашаць свой і твой лёс іншым людзям, якія такую магчымасць (і так бывае) скарыстаюць невядома ў чыіх інтарэсах.*

*Так хочацца, каб ты, хлопчык, вырас свядомым і сумленным грамадзянінам нашай незалежнай краіны і змог некалі шчыра і горда мовіць: „Я – беларус!"*

*Фота В. ГАПЕЕВА.*

### СТАРТУЕ ВЫБАРЧЫ МАРАФОН

15 верасня г. г. у Івацэвіцкім ГДК адбыўся абласны семінар-нарада па пытаннях правядзення паўторных выбараў дэпутатаў Вярхоўнага і мясцовых Саветаў, удзел у якой прынялі старшыні акруговых і тэрытарыяльных камісій, прадстаўнікі гаррайвыканкамаў, якія займаюцца падрыхтоўкай і правядзеннем выбараў.

Як вядома, паўторныя выбары адбудуцца 29 лістапада г. г. У Брэсцкай вобласці выбаршчыкі павінны аказаць свой давер 21 дэпутату ў Вярхоўны і 728 – у мясцовыя Саветы. Сродкі, якія выдзяляюцца дзяржавай на правядзенне выбарчай кампаніі, вылічваюцца мільярдамі рублёў. Дастаткова сказаць, што адна акруговая камісія (дакладней, яе работа) будзе каштаваць падаткаплацельшчыкам 27 мільёнаў рублёў. Хацелася б, і гэта падкрэслівалася на нарадзе, каб гэтыя грошы не прапалі, як гаворыцца, дарма, каб дэпутацкі корпус усіх узроўняў быў, нарэшце, абраны народам.

На нарадзе абмяркоўваліся шматлікія пытанні як арганізацыйнага, так і прававога характару. З вялікай увагай была выслухана прамова старшыні Цэнтральнай выбарчай камісіі рэспублікі, доктара юрыдычных навук, прафесара А. М. Абрамовіча. Акцэнт у сваім выступленні ён зрабіў на неабходнасці строгага захавання Закона аб выбарах, якія павінны быць свабоднымі і роўнымі. Гэта значыць, кожны чалавек мае права ісці ці не ісці на выбары, галасаваць ці не галасаваць. Але пры гэтым кожны павінен і ведаць, што адмаўляючыся прыняць удзел у выбарах ён аддае права вырашаць свой лёс іншым.

**Інфармацыйную падборку „Час мясцовы" падрыхтавалі: Л. Цалуйка, А. Лаўранюк і В. Гапееў.**

● НАВІНЫ РЭСПУБЛІКІ

## АД СУБОТЫ ДА СУБОТЫ

### ЧУТКІ СПРАЎДЗЯЦЦА?

Па паведамленнях (пакуль неафіцыйных) інфармацыйных агенцтваў урад Беларусі плануе ўзняць планку мінімальнай заработнай платы. Прагучала лічба 80 тысяч рублёў, іншыя казалі пра сто тысяч. Як меркавалі радыёкаментатары, трэба браць недзе пасярэдзіне, тысяч восемдзесят пяць. Ці хутка тое будзе? Мабыць, з першага кастрычніка.

### МІНСК – МАСКВА – СОЧЫ

19 верасня гэтага года Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А. Лукашэнка сустрэўся ў рабочым парадку з прэм'ерам Расіі В. Чарнамырдзіным. Размова ішла аб неабходнасці цеснай інтэграцыі паміж краінамі, паэтапнага пераходу да больш эфектыўных адносінаў у рамках эканамічнага саюза дзяржаў Садружнасці. А. Лукашэнка і В. Чарнамырдзін абмеркавалі не толькі другі этап дамоўленасцей у рамках мытнага саюза, а пагаварылі яшчэ аб падрыхтоўцы да парламенцкіх выбараў, якія хутка адбудуцца ў абедзвюх краінах.

20 верасня А. Лукашэнка вылецеў з Масквы ў Сочы, дзе цяпер адпачывае Прэзідэнт Расіі Б. Ельцын. Тэма будучых размоў двух Прэзідэнтаў пакуль невядома.

### КАНСТЫТУЦЫЙНЫ СУД ПАВЕДАМЛЯЕ:

што парадак разглядання спраў будзе такім:

5 кастрычніка – аб адпаведнасці Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 267 „Аб удакладненні бюджэту Рэспублікі Беларусь на 1995 год і часовых мерах па скарачэнню бюджэтных расходаў."

12 кастрычніка – разглядаецца Указ № 336 „Аб некаторых мерах па забеспячэнню стабільнасці і правапарадку ў Рэспубліцы Беларусь".

17 кастрычніка – разглядаецца Указ № 349 „Аб упарадкаванні некаторых ільгот для асобных катэгорый грамадзян".

24 кастрычніка – разглядаецца Указ № 350 „Аб некаторых пытаннях рэгулявання працоўнай дзейнасці і пенсіённага забеспячэння грамадзян".

31 кастрычніка – разглядаюцца Указы №№ 271, 301.

9 лістапада – будзе разгледзен Указ № 299 „Аб зацвярджэнні Палажэння аб парадку выдачы дыпламатычных і службовых пашпартоў грамадзянам Рэспублікі Беларусь".

Справы разглядаюцца на адкрытых пасяджэннях. Пачатак у 10 гадзін.

**(Па матэрыялах рэспубліканскіх газет).**

*ШАНОЎНЫЯ ЧЫТАЧЫ!*

*25 ВЕРАСНЯ ЗАКАНЧВАЕЦЦА ПАДПІСКА НА ЧАЦВЁРТЫ КВАРТАЛ НА „ГАЗЕТУ УЛАДЗІМІРА КУДЗІНАВА". ХТО ЯШЧЭ НЕ ПАСПЕЎ ПАДПІСАЦЦА НА НОВУЮ ГАЗЕТУ, РАІМ ГЭТА ЗРАБІЦЬ НЕАДКЛАДНА.*

*КОШТ ПАДПІСКІ НА МЕСЯЦ – 3.300, НА КВАРТАЛ – 9.900 РУБЛЁЎ.*

*ПАЧЫНАЮЧЫ З КАСТРЫЧНІКА, ГАЗЕТА БУДЗЕ ВЫХОДЗІЦЬ ДВА РАЗЫ НА ТЫДЗЕНЬ. АДДАЎШЫ ПЕРАВАГУ ЁЙ, СПАДЗЯЁМСЯ – ВЫ НЕ ПАШКАДУЕЦЕ. БУДЗЬМА РАЗАМ.*

● КОЛА ДУМАК

# Роздум пасля і да выбараў

*З 20 верасня г. г. пачаўся новы выбарчы марафон. Адказны час для ўсіх нас – для кандыдатаў у дэпутаты ўсіх узроўняў, якія павінны пераканаць выбаршчыкаў у тым, што менавіта іх праграмы, іх прафесійная прыналежнасць, іх асабістыя чалавечыя якасці здольны працаваць на краіну, здольны вывесці яе з крызісу. Адказны час для радавых выбаршчыкаў, бо, і гэта адназначна, ад іх волі і выбару залежыць лёс Радзімы.*

*Як былыя кандыдаты ў дэпутаты Вярхоўнага Савета РБ па Івацэвіцкай выбарчай акрузе № 20 ацэньваюць мінулую выбарчую кампанію, ці збіраюцца яны зноў паспрабаваць свае сілы на паўторных выбарах, аб чым, калі можна так сказаць, баліць іх душа? Вось пытанні, на якія нам адказалі:*

***Іван Мікалаевіч РЫЖКО, галоўны ўрач раёна, беспартыйны:***

– Кажучы шчыра, я не вызначыўся – балаціравацца ці не на паўторных выбарах. Прычына вагання – першыя выбары. Не чакаў, ні ў якім разе не чакаў, што гэтулькі бруду, здрады, подласці і элементарнай нядобрасумленнасці будзе хавацца за шырмай роўных магчымасцей. Як нечакана раптам павялі сябе асобныя людзі (імёны называць не хачу), якіх я добра ведаў, лічыў прыстойнымі людзьмі. Як папаўзлі неверагодныя чуткі пра мае неіснуючыя катэджы. Як камуніст тав. Тураленка адкрыта назваў мяне хабарнікам і карупцыянерам, а другі камуніст тав. Ешын праз раённы друк залічыў мяне да бэнээфаўцаў. Потым у нейкай лістоўцы правялі паралель паміж БНФ і фашызмам. Атрымалася, што мяне, урача, хірурга, які 18 гадоў лечыць людзей, прыраўнялі да фашыста...

Калі і буду балаціравацца, то мая праграма не зменіцца. Мне не патрэбна дэпутацтва як прафесія, як цёплае месца, бо я – хірург, гэта частка майго „я". Мне не патрэбна дэпутацкая недатыкальнасць, тым больш што яна ўжо амаль не існуе. Мне патрэбна, каб зблізку стукаць у дзверы саноўных чыноўнікаў, каб з самай высокай трыбуны патрабаваць спынення бесчалавечнага эксперыменту над беларускім народам, эксперыменту на выжыванне.

Толькі сорак працэнтаў ад патрэбнага атрымлівае сягоння ахова здароўя! Дык хіба гэта не палітыка выжывання!

Што датычыцца нашай раённай медыцыны. Сягоння мы працуем ужо не на ахову здароўя, а на аказанне першай неабходнай дапамогі. Не столькі лечым, колькі не даем чалавеку памерці. І не можам інакш пры такім фінансаванні. Недзе там, наверсе, расказваюць пра нейкую стабілізацыю рубля, нармалізацыю эканомікі... А з фінансаваннем аховы здароўя справы ўсё горш і горш! Калі раней яшчэ неяк адчувалася дапамога з боку раённых улад, то ў апошні месяц гэтай дапамогі ледзь-ледзь. 130 мільёнаў рублёў мы сягоння павінны гандлю. Два тыдні хворыя не бачаць мяса ў сваіх талерках, тыдзень не выдаюцца малочныя прадукты. Хлеб прыходзіцца выбіваць з боем, прасіць, даказваць. Усё гэта на нервах, на пастаянных канфліктах, на пастаяннай напружанасці...

Мая задача, як галоўнага ўрача, – забяспечваць добрую працу сістэмы аховы здароўя ў раёне пры належным фінансаванні. Задача мясцовых улад – забяспечваць гэтае фінансаванне. Я ўжо неаднаразова казаў на пасяджэннях райвыканкама: калі я не спраўляюся са сваімі абавязкамі – пакарайце, вызваліце з пасады, але выканайце спачатку свае абавязкі перад раённай сістэмай аховы здароўя, забяспечце фінансаванне на належным узроўні!

Становішча жахлівае. Бальніца не мае мыла, парашку, сродкаў дэзінфекцыі. Я ўжо не кажу пра бялізну. Калі хворага апрануць ва ўсё бальнічнае, ён выглядае бомжам, пудзілам.

На „планёрках" райвыканкама я ўжо ў апошні час не ўзнімаю пытання аб зарплаце сваіх работнікаў. Прашу аднаго – дайце грошай на ежу хворым, дайце на лекі! Хоць пра зарплату таксама ж трэба думаць, медыкі добрасумленна адпрацоўваюць свае гадзіны.

Нядаўна мы змаглі разлічыцца з даўгамі з фармацэўтамі, але то была датацыя не з раённага, а з абласнога бюджэту.

Не трэба забывацца і на тое, што мы маем 34 адзінкі транспарту. Аўтапарк стары, машыны хуткай дапамогі прайшлі па 400–500 тысяч кіламетраў. Няма бензіну. Адказваць хвораму, што не можам прыехаць, бо няма чаго заліць у бак?

У якім стане лячэбныя ўстановы ў раёне? Стаматалагічныя кабінеты у Быцені, Целяханах ужо з нацяжкай можна назваць кабінетамі. Большая колькасць ФАПаў фінансуюцца мясцовымі Саветамі. Фінансы на другое паўгоддзе былі размеркаваны па ўсіх ФАПах. Зараз недалёка зіма. А што зроблена? Выганашчы, Бабровічы, Кушняры, Сакоўцы, Мілейкі... У гэтых населеных пунктах ФАПы нельга ўжо назваць медыцынскай установай – у такім яны стане. Людзі ж добрыя, зіма ідзе! Дзе вугаль, дзе дровы? Мясцовая савецкая ўлада павернута да медыцыны спіной. ФАП, яны лічаць, справа не іх. А каго той ФАП абслугоўвае?

Вядома, ёсць добрыя ФАПы, ёсць выдатныя старшыні мясцовых Саветаў, ёсць добрасумленныя старшыні калгасаў, якія лічаць ФАПы сваімі, і ўсе пытанні вырашаюць хутка, за кошт гаспадарак. Але такіх – мо палова.

Не бачна прасвету. Вельмі цяжка працаваць. І прычыны я бачу дзве.

Першая – адносіны нашых раённых улад да медыцыны наогул.

Другая – адносіны кіраўніцтва раёна канкрэтна да асобы галоўнага ўрача раёна, да мяне. І змену адносін у адмоўны бок я звязваю толькі з адным – з выбарамі ў Вярхоўны Савет. З прайшоўшымі і будучымі. Не бачу патрэбнай дапамогі, не адчуваю належнай увагі. Ну, няхай не падабаюся я, але чаму непрыязнасць да мяне раённых кіраўнікоў павінна вылівацца ў пагаршэнне, катастрафічнае пагаршэнне становішча хворых людзей?!

У мяне сягоння ёсць яшчэ сіла, ёсць жаданне, ёсць уменне працаваць. Але без грошай, без належнага фінансавання, без пэўнай увагі кіраўніцтва раёна ўсе мае намаганні, намаганні ўсіх медыкаў бадай што нічога не вартыя.

Я ў першую чаргу – ўрач, і мяне вельмі прыгнятае становішча прасіцеля. Увесь час трэба выклянчваць, прыніжацца, даказваць, пераконваць. Але ж – выбачайце! Я не павінен нешта выпрошваць! Гэта раён павінен выконваць свае абавязкі па нармальнаму фінансаванню медыцыны!

***Валерый Міхайлавіч ЯРЧАК, адвакат, памочнік мітрапаліта Філарэта, Патрыяршага Экзарха ўсяе Беларусі па прававых пытаннях:***

– Ні адмоўна, ні станоўча на ваша пытанне адказаць не магу. І справа не ў тым, што я асабіста не вызначыўся, а ў тым, што я з'яўляюся членам Аграрнай партыі, членам яе Цэнтральнага Савета. Таму, калі партыя палічыць аказаць мне давер і вылучыць у кандыдаты ў дэпутаты Вярхоўнага Савета рэспублікі, то я толькі падпарадкуюся гэтаму рашэнню.

Аб мінулых выбарах у мяне захавалася добрае ўражанне. Яго стварылі простыя людзі – выбаршчыкі, якія сустракалі мяне душэўна, з разуменнем тых задач, якія я ўскладваў з Божай дапамогай на сябе.

***Людміла Андрэеўна ДРЫК, начальнік бюро тэхнічнай дакументацыі Івацэвіцкага прыборабудаўнічага завода, член партыі БНФ:***

Па-першае, я ўдзячна рэдакцыі „Газеты Уладзіміра Кудзінава" за магчымасць выказацца. На жаль, свабода слова ў нашай дзяржаве яшчэ абмежаваная.

29 лістапада будуць праводзіцца ў раёне паўторныя выбары. Як многія ведаюць, я ўдзельнічала ў першым туры выбараў у Вярхоўны Савет РБ ад партыі БНФ, таму ў мяне ёсць нейкі вопыт, ёсць уражанні, якімі я хацела б падзяліцца.

Асабіста для мяне ўдзел у выбарах быў спробай ажыццявіць мару аб справядлівасці. Мне здалося, што ў нашай краіне ўзнікла магчымасць на справе, а не на паперы, быць абранаму кожнаму, хто мае здольнасці і жаданне працаваць на карысць іншых. На жаль, я памылілася. Аб роўных магчымасцях былі толькі размовы. А на справе шанс быць абранымі мелі толькі тыя, у каго ўлада ды грошы. Ні таго, ні другога ў мяне не было. Нехта скажа: „А што тут дзіўнага? Ва ўсім свеце так робіцца". Яно-то так. Але чаму мы ўвесь час пераймаем толькі горшае? Чаму б нам на справе не даказаць свету, што мы адрозніваемся ад іх і адрозніваемся з лепшага боку. Дарэчы, што тычыцца маралі. Дзе ж наша славутая славянская духоўнасць?

Кажуць, палітыка брудная справа. Я гэта адчула асабіста. Зараз, карыстаючыся магчымасцю, хачу публічна папрасіць прабачэння ў Івана Мікалаевіча Рыжка за непрыемны клопат, які прынесла яму маё імя. На жаль, яго (імя) скарысталі палітыканы ў сваіх нядобрасумленных мэтах. (Справа ў тым, што ў час былой выбарчай кампаніі ў газеце „Свабода" было надрукавана пісьмо-зварот за подпісам Л. А. Дрык, якое яна не пісала і ў „Свабоду" не пасылала. У гэтым звароце „Падтрымаем доктара" выбаршчыкаў ад нібы імя Л. А. Дрык заклікалі аддаваць галасы за І. М. Рыжка, што дазволіла потым абвінаваціць апошняга ў змове з БНФ. Газету „Свабода" з заметкай „Падтрымаем доктара" і даклеенай да яе ўлёткай „Славянскага Сабора" распаўсюджвалі па раёне – **рэд.**).

Да гэтага і іншых зваротаў я не маю ніякага дачынення. Але, як кажуць: „Не было бы счастья, да несчастье помогло". Зло, якое распаўсюджваюць прадстаўнікі „Славянскага Сабора", вяртаецца да іх саміх. Такія іх дзеянні нічога агульнага не маюць з верай у Бога, добрасумленнасцю.

Я веру ў Бога, веру ў лепшае. Шкада, што час для БНФ яшчэ не прыйшоў, але справа, якую распачаў гэты рух на Беларусі, – святая справа. Яна будзе жыць і пераможа. Гэта мая вера, мае перакананні.

Жадаю ўсім жыхарам раёна спакою, духоўнай мудрасці, разважлівасці. Выбары вельмі адказны крок. Трэба сем разоў адмерыць, а потым рэзаць. Старога ўжо не вернеш, а новае ствараць павінны новыя людзі. Інакш мы будзем таптацца на месцы і захаваем такі стан грамадства яшчэ на нейкі час.

Менавіта з-за адсутнасці грошай і ўлады, я не буду ўдзельнічаць у паўторных выбарах.

***Барыс Васільевіч ЕШЫН, дырэктар лесагаспадарчага прадпрыемства „Івацэвічлес", камуніст, член Брэсцкага абкама ПКБ:***

(па тэлефоне)

– „...не имеет будущего ни ваша газета, ни ваша позиция, никто... Пройдет год, самое большое – полтора, и тогда посмотрим, на каком вы месте будете. ...За убеждения каждый получит..(дрэнна чуваць – **рэд.**), но и от всего народа. Повторяю, пройдет не очень много времени. Получите все, кто не туда, кто в развале участвовал..."

(Таварыш Ешын наадрэз адмовіўся адказваць на нашыя пытанні аб яго планах удзелу ў паўторных выбарах, аднак, нам здаецца, планы гэтыя лёгка разгадаць. Шчыры камуніст не стаў удакладняць, як канкрэтна ўсе тыя, „кто не туда", будуць адказваць. Мо палічыў, што мы ўсе яшчэ не павінны забыцца аб Салаўках...

Мы захавалі стыль мовы таварыша Ешына. Гэты стыль, на нашу думку, адрозніваецца сапраўднай бальшавіцкай логікай і перакананнем) – (**рэд.**).

***Уладзімір Аляксеевіч КУДЗІНАЎ, дырэктар гандлёва-прамысловай фірмы „Івацэвічы", беспартыйны:***

– Так, я буду балаціравацца на паўторных выбарах у Вярхоўны Савет рэспублікі. Але, па ўсёй верагоднасці, цяпер я буду балаціравацца па Косаўскай выбарчай акрузе. Чаму? Таму, што найбольшую дзейнасць наша фірма вядзе менавіта па косаўскай і целяханскай зонах. У бліжэйшым будучым плануем яшчэ шырэй разгарнуць гандлёвую сетку ў косаўскай зоне.

Мінулыя выбары для мяне прайшлі, лічу, паспяхова. Я не прытрымліваюся поглядаў ніякіх партый, і тым не менш колькасць людзей, што прагаласавалі за мяне, перавышае колькасць галасаваўшых за камуністаў, за БНФ. Толькі быценская зона дала адмоўны вынік, але гэта звязана з тым, што там не ведаюць добра нашу фірму, не ведаюць і мяне.

Былі на мінулых выбарах і непрыемныя моманты. Наш народ столькі выхоўвалі ў пэўным накірунку, што для яго словы „камерсант", „прадпрымальнік" з'яўляюцца словамі часам незразумелымі, варожымі.

Чаму я ўсё ж вырашыў працягваць барацьбу за дэпутацкае месца? Адкажу шчыра – я лічу, што самае галоўнае ў цяперашні час – аднаўленне эканомікі. Я – эканаміст па спецыяльнасці. Дзейнасць і фінансавае становішча фірмы дазваляюць сказаць, што я – не такі ўжо дрэнны эканаміст. Упэўнены, што простаму люду я змагу прынесці карысці больш, чым дэпутат без эканамічнай адукацыі.

Аб сягоняшнім становішчы фірмы мяркуйце самі. У нас няма праблемаў з выплатай у вызначаны тэрмін заработнай платы, не існуе праблемаў з яе павышэннем. Мы пастаянна працуем над расшырэннем вытворчасці. Зараз поле дзейнасці фірмы не акрэсліваецца толькі Івацэвіцкім раёнам, мы працуем у Бярозе, Брэсце. Кіруемся эканамічнай мэтазгоднасцю – не імкнемся атрымліваць надта вялікія прыбыткі, устанаўліваючы вялікія гандлёвыя нацэнкі. Галоўнае для нас – каб тавар быў даступны для асноўнай масы пакупнікоў, каб хутка разыходзіўся.

Думаем аб перспектыве, аб тым як будзем працаваць праз год і болей. Напрыклад, у мінулым годзе мы планавалі распачаць гандаль малаком, хлебам, мясам – прадуктамі харчавання першай неабходнасці. План выканалі. І сягоння мы жывём годам будучым. Мы ведаем, што неабходна простаму чалавеку, і каб нам самім не залежыць ад мясакамбіната, мы адладжваем работу фірменнага каўбаснага цэха.

Калі казаць пра эканоміку раёна наогул, то лічу, што ўсё неабходнае для выхаду з крызіснага становішча прадпрыемстваў ёсць. Трэба толькі жаданне, уменне, пераарыентацыя вытворчасці. Трохі цяжэй будаўнічым арганізацыям – іх накладныя выдаткі такія вялізныя, што любому заказчыку лягчэй і выгадней весці работы сваімі сіламі.

Хачу яшчэ падкрэсліць вось што. Тое, што маем мы сёння ў эканоміцы – яшчэ не пік крызісу. Пік, лічу, прыйдзе ўвесну. І таму трэба ўжо зараз прымаць неабходныя захады, трэба тэрмінова і рашуча выпрацоўваць мерапрыемствы па паскарэнню эканамічных рэформаў, інакш потым будзе позна.

Чамусьці лічыцца, што закрыццё прамысловых прадпрыемстваў – гэта ледзь не вынік дзейнасці камерцыйных структураў, і таму яны, гэтыя структуры, так імкліва развіваюцца. Не трэба ставіць воз наперадзе каня. Камерцыйныя структуры ўзнікаюць менавіта таму, што дрэнна працуюць дзяржаўныя ўстановы, непаваротліва вядзе сябе гандаль. Імклівае, хуткае развіццё камерцыйных структур яшчэ тлумачыцца ўсё тым жа – эфектыўнымі эканамічнымі метадамі іх працы, пралікам усёй дзейнасці на многа гадоў наперад. Які сэнс зараз дзяржаве падтрымліваць гандаль у гарадах? Так ці інакш, ён усё роўна не зможа надалей доўга канкураваць з гандлем камерцыйным, распадзецца. А вось гандаль вясковы дзяржава павінна падтрымаць, бо тут патрэбны вельмі вялікія капіталаўкладанні, не кожнаму камерсанту яны па сіле.

Я лічу, што гандаль, як галіна эканомікі, адыграе пэўную ролю ў палітыцы, у дабрабыце народа. Будзе развівацца гандаль (на існаванне, вядома, маюць права ўсе яго формы – дзяржаўная, кааператыўная, прыватная) – будуць зніжацца цэны, будзе павышацца пакупная здольнасць насельніцтва. Будуць мець выручку магазіны, будуць сістэматычныя грашовыя паступленні ў дзяржаўны бюджэт, будзе развівацца прамысловасць і сельская гаспадарка.

**Запісаў В. ГАПЕЕЎ.**

# ТЕЛЕНЕДЕЛЯ: 25 сентября – 1 октября

## ПОНЕДЕЛЬНИК, 25

**Белорусское телевидение**

7.35 Утренний коктейль.
7.50 „Вольница". Док. фильм
8.15 Финансовое время.
8.30 Мультфильм.
8.40 „Булочка". Х/ф.
10.00 „Голоса прошлого".
10.40 Компьютерный полигон.
11.05 „Безымянная звезда". Худ. фильм.
15.00 Новости.
15.10 „Строговы". Х/ф.
16.20 ТВ – школе.
16.35 Телеанонс.
16.40 Родовод.
17.10 „Давид-Городок: прошлое и современность".
17.45 Музыкальный антракт.
18.00 АТН, Би-би-си, Си-эн-эн
18.45 „Трижды один".
19.00 „На добрый лад".
19.15 Белорусский дом.
20.00 Протокол.
20.20 Спортивный телекурьер.
20.40 Колыбельная.
21.00 Новости.
21.40 Музыкальный антракт.
21.55 Вертикаль.
22.30 „Мудромер". Спектакль
1.00 Под куполом Вселенной.

**1 канал**

17.00 Время.
17.20 „Тропиканка".
18.10 Час пик.
18.35 „Угадай мелодию".
19.00 Если. Авторская программа В. Познера.
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55, 20.45 Реклама.
20.00 Время.
20.50 Программа передач.
20.55 Элина Быстрицкая и Сергей Бондарчук в фильме „Неоконченная повесть".
22.40 Версии.
22.55 Футбольное обозрение.

**Канал „Россия"**

6.30 Время деловых людей.
7.00, 10.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести.
7.25 Звезды говорят.
7.30 Клип-антракт. Джимми-Джи.
7.35 Ритмика.
7.50 Требуются... требуются...
7.55 Мульти-пульти.
8.15 „Цена головы". Худ. фильм.
9.40 Телегазета.
9.45 Новая линия.
10.05 Милицейская хроника.
10.15 Телевизионный театр России. А. Николаи. „Бабочка... бабочка..."
15.05 Там-там новости.
15.20 Праздник каждый день.
15.50 Мульти-пульти.
16.20 Новая линия.
16.50 Музыкальный экспромт
17.05 Купить-не купить.
17.15 Непопулярная тема.
17.30 Спасение 911.
18.25 Устами младенца.
19.25 Подробности.
19.35 „Адская змея". Х/ф.
20.40 Репортер.
21.00 Без ретуши.
22.30 Река времени.
22.35 Автомиг.

## ВТОРНИК, 26

**Белорусское телевидение**

7.35 Утренний коктейль.
7.50 Зеркало Си-эн-эн.
8.05 Авто-парк.
8.20 Бездельник.
8.40 „Полесские свадьбы". Музыкальный фильм.
9.00 ТВ – школе.
9.15 Мультфильм.
9.25 „Дикий Гаврила". Х/ф.
10.35 Туробъектив.
10.55 „Безымянная звезда". Х/ф.
15.00 Новости.
15.10 „Строговы". Х/ф.
16.20 ТВ – школе.
16.50 Телеанонс.
16.55 „В мире науки".
17.15 Уроки Н. Новожиловой.
17.45 Музыкальный антракт.
18.00 АТН, Би-би-си, Си-эн-эн
18.45 „Трижды один".
19.00 SOS.
19.05 Футбол. Кубок УЕФА. „Динамо" (Минск) – „Аустрия" (Австрия). В перерыве (19.55) – Колыбельная.
21.00 Новости.
21.40 Музыкальный антракт.
21.55 „АТН-власть".
22.10 „Мятежный духом".
23.00 Новости.
23.20 Экономикст.
23.30 Под куполом Вселенной.
23.35 Театр песни Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича.

**1 канал**

17.00 Время.
17.20 „Тропиканка".
18.10 Час пик.
18.35 „Угадай мелодию".
19.00 Тема.
19.45 Спокойной ночи, малыши!
20.00 Время.
20.55 Из первых рук.
21.05 Футбол. Кубок УЕФА. 1/32 финала. „Ливерпуль" (Англия) – „Спартак"-Алания" (Владикавказ). (В перерыве – 21.55 Версии).
23.10 Хит-парад „Останкино"

**Канал „Россия"**

6.30 Время деловых людей.
7.00, 10.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести.
7.25 Звезды говорят.
7.30 Клип-антракт. М. Шуфутинский.
7.35 Ритмика.
7.50 Требуются... требуются...
9.55 Телегазета.
10.05 Милицейская хроника.
10.15 „Сергей Есенин". „Последний поэт".
10.35 Музыкальный экспромт
10.50 „Камень сновидений".
11.15 Новая линия.
15.05 Там-там новости.
15.20 Новая линия.
15.50 Месяцеслов.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Компас „Роста".
16.45 „Камень сновидений".
17.10 „Россия. Объяснение в любви".
17.40 Торговый дом.
17.55 Первенство мира по шахматам. 18.10 L-клуб.
19.25 Подробности.
19.35 „Городок".
20.10 Футбол. Кубок УЕФА. 1/32 финала. „Локомотив" (Москва) – „Бавария" (Мюнхен).
22.30 Река времени.
22.35 Автомиг.
22.40 Экран криминальный сообщений.
22.50 „Берлин, Александерплатц". Х/ф.

## СРЕДА, 27

**Белорусское телевидение**

7.35 Утренний коктейль.
7.50 Экономикст.
8.00 Зеркало Си-эн-эн.
8.15 Фильм-концерт.
9.30 „Мятежный духом".
10.20 Мультфильмы.
10.55 Видимо-невидимо.
15.00 Новости.
15.10 „Строговы". Х/ф.
16.15 Мультфильм.
16.35 „23 градуса 40 минут на восход по Гринвичу".
17.15 Телевизионная биржа.
17.45 Музыкальный антракт.
18.00 АТН. Би-би-си, Си-эн-эн
18.45 „Трижды один".
19.00 Злободневно.
19.55 „Моя любовь, моя печаль".
20.25 Экономикст.
20.35 Скрижали. Христофор Колумб.
20.40 Колыбельная.
21.00 Новости.
21.40 Музыкальный антракт.
21.55 Студия „Политика".
22.10 „Мятежный духом".
23.00 Новости. 23.20 Мост.
23.50 Под куполом Вселенной.

**1 канал**

5.00 Телеутро.
8.00, 11.00, 14.00, 23.15 Новости.
8.15, 17.20 „Тропиканка".
9.10 Тема.
9.50 Клуб путешественников.
10.35 „Пойми меня".
11.20 Телерадиокомпания „Мир".
15.00 Домисолька.
15.20 Детки в клетке.
15.30 Конкурс веселой песенки.
16.00 Шпаргалка.
16.10 „Элен и ребята".
16.30 Тин-тоник.
17.00 Время.
18.10 Час пик.
18.35 „Угадай мелодию".
19.00 Кинопанорама.
19.45 Спокойной ночи, малыши!
20.00 Время.
20.55 Футбол. Лига чемпионов. „Спартак" (Москва) – „Легия" (Варшава).
23.00 Версии.
23.30 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 7 матчей.

**Канал „Россия"**

6.30 Время деловых людей.
7.00, 10.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести.
7.25 Звезды говорят.
7.30 Телегазета.
7.35 Ритмика.
7.50 Требуются... требуются...
7.55 Ключевой момент.
8.05 Пилигрим.
8.50 „Санта-Барбара".
9.40 Крестьянский вопрос.
10.05 Милицейская хроника.
10.15 Никто не забыт.
10.20 Две жизни и одна судьба. 10.45 Клип-антракт.
10.50 „Камень сновидений".
11.15 Новая линия.
15.05 Там-там новости.
15.20 Праздник каждый день.
15.30 Чья сторона?
16.20 Дальний Восток.
16.50 „Камень сновидений".
17.15 Телемарафон „Шаги Победы".
17.55 Первенство мира по шахматам.
18.10 Вас приглашает фирма.
18.25 Своя игра.
19.25 Подробности.
19.35 „Санта-Барбара".
20.30 Рек-тайм.
21.05 Клуб губернаторов.
21.45 Экран криминальный сообщений.
22.30 Река времени.
22.35 Автомиг.
22.40 „Охота на лис". Х/ф.

## ЧЕТВЕРГ, 28

**Белорусское телевидение**

7.35 Утренний коктейль.
7.50 Экономикст.
8.00 Зеркало Си-эн-эн.
8.15 „Моя любовь, моя печаль".
8.45 Киноочерк.
9.00 „Мятежный духом".
9.50 Уроки Н. Новожиловой.
10.20 Мультфильмы.
11.00 „Весенняя сказка". Х/ф.
15.00 Новости.
15.10 „Жизнь и смерть дворянина Чертопханова". Х/ф.
16.20 ТВ – школе. История.
17.00 Мультфильм.
17.15 Арсенал.
17.45 Музыкальный антракт.
18.00 АТН. Би-би-си, Си-эн-эн.
18.45 „Трижды один".
19.00 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Беларусь – Бельгия. В перерыве (19.35) – Мультфильм.
20.20 Экономикст.
20.30 Студия „Эксклюзив".
20.40 Колыбельная.
21.00 Новости.
21.40 Музыкальный антракт.
21.55 Студия „Политика".
22.10 „Мятежный духом".
23.00 Новости.
23.20 „Крок".
23.50 Под куполом Вселенной.

**1 канал**

8.00, 11.00, 14.00, 0.10 Новости.
8.20, 17.20 „Тропиканка".
9.10 Футбол. Лига чемпионов. „Спартак" (Москва) – „Легия" (Варшава). 2-й тайм. „Ювентус" (Италия) – „Стяуа" (Румыния). 2-й тайм.
11.20 Телерадиокомпания „Мир".
15.00 Мультитроллия.
15.20 На балу у Золушки.
15.40 Компьютерхолл.
16.00 Очень короткие новости.
16.05 „Элен и ребята".
16.30 ...До 16 и старше.
17.00 Время.
18.10 Час пик.
18.35 Лотто-миллион.
19.00 Чтобы помнили. Л. Федосеева.
19.45 Спокойной ночи, малыши!
20.00 Время.
20.55 Москва-Кремль.
21.15 „Чувство". Х/ф.
23.25 Версии.
23.40 Новые обыватели.

**Канал „Россия"**

6.30 Время деловых людей.
7.00. 10.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести.
7.25 Звезды говорят.
7.30 Телегазета.
7.35 Ритмика.
7.50 Требуются... требуются...
7.55 Ключевой момент.
8.05 Док. фильм.
8.35 Торговый дом.
8.50 „Санта-Барбара".
9.40 Крестьянский вопрос.
10.05 Милицейская хроника.
10.15 „Марина". Музыкальный фильм.
10.45 „Камень сновидений".
11.10 Новая линия.
11.25 Никто не забыт.
15.05 Там-там новости.
15.20 Праздник каждый день.
15.30 Компас „Роста".
16.20 Наука сегодня.
16.50 „Камень сновидений".
17.15 Российские железные...
17.55 Евгений Светланов. 40 лет спустя.
18.25 Музыка всех поколений
19.25 Подробности.
19.35 „Санта-Барбара".
20.35 В мире авто- и мотоспорта.
21.05 „Неизвестный Ромм".
22.30 Река времени.
22.35 Автомиг.
22.45 Футбол. Кубок обладателей кубков. 1/16 финала. „Арарат" (Ереван) – „Динамо" (Москва).

## ПЯТНИЦА, 29

**Белорусское телевидение**

7.35 Утренний коктейль.
7.50 Экономикст.
8.00 Зеркало Си-эн-эн.
8.15 Сущность.
8.45 Киноочерк.
9.00 ТВ – школе. История.
9.40 „Мятежный духом".
10.30 „Танцует Людмила Семеняка".
11.20 „Ясь и Янина". Х/ф.
15.00 Новости.
15.10 „Жизнь и смерть дворянина Чертопханова". 2-я серия.
16.20 Мультфильмы.
16.40 „Живая вода".
17.00 Все про все.
17.20 „Гости в дом". Телеочерк.
17.45 Музыкальный антракт.
18.00 АТН, Би-би-си, Си-эн-эн
18.45 „Трижды один".
19.00 Диалоги о спорте. Игорь Макаед. Хоккей.
19.20 Коллаж.
19.50 Музыка без границ.
20.30 Экономикст.
20.40 Колыбельная.
21.00 Новости.
21.40 Музыкальный антракт.
21.55 Акколада.
22.45 „Плохие парни". Х/ф.

**1 канал**

5.00 Телеутро.
8.00, 11.00, 14.00, 23.50 Новости.
8.20, 17.20 „Тропиканка".
9.10 Чтобы помнили... Л. Федосеева.
9.50 „Хрустальный башмачок".
10.40 „Пойми меня".
11.20 Телерадиокомпания „Мир".
15.00 „Белый клык".
15.25 Созвездие Орфея.
15.35 Новая реальность.
16.00 Шпаргалка.
16.05 Рок-урок.
17.00 Время.
18.10 Дикое поле.
18.25 Человек и закон.
18.55 Поле чудес.
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55, 20.45 Реклама.
20.00 Время.
20.50 Программа передач.
20.55 „Рейли – король шпионов".
21.55 Версии.
22.10 Взгляд.
23.05 Музобоз.

**Канал „Россия"**

6.30 Время деловых людей.
7.00, 10.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести.
7.25 Звезды говорят.
7.30 Клип-антракт. Н. Платицына.
7.35 Ритмика.
7.50 Требуются... требуются...
7.55 Совершенно секретно.
8.45 Телегазета.
8.50 „Санта-Барбара".
9.40 Крестьянский вопрос.
10.05 Милицейская хроника.
10.15 „Только имя да эхо..." Док. фильм.
11.10 Новая линия.
11.25 Дневник Всероссийского конкурса „Учитель года-95".
15.05 Там-там новости.
15.20 Праздник каждый день.
15.30 Компас „Роста".
15.50 Месяцеслов.
16.20 Дисней по пятницам.
18.20 Клип-антракт. Е. Барбаш.
18.25 Правительственные будни.
19.25 Подробности.
19.35 „Санта-Барбара".
20.30 Танц-экспресс.
20.45 Первенство мира по шахматам. Г. Каспаров-В. Ананд.
21.05 „Голос Азии". УІ Международный конкурс популярной музыки и песни.
22.30 Река времени.
22.35 Автомиг.
22.45 „Голос Азии". УІ Международный конкурс популярной музыки и песни.

## СУББОТА, 30

**Белорусское телевидение**

8.00 Экономикст.
8.10 Зеркало Си-эн-эн.
8.25 Все про все.
8.45 Здоровье.
9.15 Телефестиваль творчества инвалидов.
9.30 „Сотвори себя". Часть 2-я.
10.00 Телемарафон „Искусство и дети".
13.00 „Единожды солгав". Х/ф.
14.30 Темная комната.
15.05 „Силач".
16.00 Заключительный концерт телемарафона.
18.20 „Тропическая жара". Х/ф.
19.20 Финансовое время.
19.35 „Галерея". Отец Игорь.
20.05 Международные спортивные новости.
20.35 Колыбельная.
21.00 Новости.
21.40 Королевская охота.
22.30 „Маэстро вор". Худ. фильм.
23.50 Под куполом Вселенной.
23.55 Видимо-невидимо.

**1 канал**

6.30 Телеутро.
7.45 Слово пастыря Митрополит Кирилл.
8.00, 14.00, 23.55 Новости.
8.20 С утра пораньше.
8.50 Фильм детям. „Кешка и гуманоид".
9.10 Мультфильм.
9.30 Утренняя почта.
10.00 Смак.
10.20 Здоровье.
10.50 Сегодня и завтра Кабардино-Балкарии.
11.20 Бомонд.
11.40 „Свадьба с приданым". Х/ф.
13.25 Зеркало.
14.20 Большие гонки.
14.45 „Ключ без права передачи". Х/ф.
16.20 В мире животных.
17.00 Время.
17.20 Америка с М. Таратутой.
17.50 Мультфильм.
18.10 Остросюжетный детектив „Золото партии".
19.45 Спокойной ночи, малыши!
20.00 Время.
20.50 Программа передач.
20.55 „Рейли – король шпионов".
21.55 Брейн ринг.
22.40 У всех на устах.
23.10 Баскетбол. Чемпионат суперлиги. Мужчины. „Динамо" (Москва) – „Спартак" (Москва).

**Канал „Россия"**

7.00, 13.00, 19.00, 22.00 Вести.
7.25 Звезды говорят.
7.30 От „винта".
7.45 Гостиница деда Мазая.
8.00 Мировая деревня.
8.30 Пилигрим.
9.15 Кино в октябре.
9.30 Золотая шпора.
10.00 А. Гурнов. „Чисто английский репортаж".
10.10 До Москвы – далеко.
10.55 „Большое золото мистера Гринвуда". Х/ф.
12.05 „Тайны животных".
13.20 Де факто.
13.35 „Буря над Ла-Маншем". Худ. фильм.
14.20 Мульти-пульти.
14.30 Киноафиша.
14.45 „Жить до страха и боли..." К 100-летию С. Есенина.
15.55 Футбол. Чемпионат России. „Локомотив" (Нижний Новгород) – „Локомотив" (Москва).
17.55 Первенство мира по шахматам. Г. Каспаров-В. Ананд.
18.05 Двойной портрет.
19.25 „Дама с камелиями". Худ. фильм.
21.20 Клип-антракт. О. Газманов.
21.25 Джентльмен-шоу.
22.30 Река времени.
22.35 Автомиг.
22.40 Программа „А".
23.40 „Жажда страсти". Х/ф.

## ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 октября

**Белорусское телевидение**

8.00 Фильм-концерт.
8.50 Новости-ТВ.
9.05 Уроки Н. Новожиловой.
9.35 Телебом.
10.00 Туробъектив.
10.20 Лучшие хиты МТУ.
10.50 „Все нормально, мама!"
11.20 Вера, Надежда, Любовь.
12.05 К Дню провозглашения Китайской Народной Республики.
12.15 Док. фильм.
12.40 Авто-парк.
12.55 Адвокат. Пенсии и льготы.
13.55 Карт-100. Кубок Беларуси. УІІІ этап. Личная гонка.
14.20 Между нами, женщинами...
14.55 Карт-100.
15.25 „Альма Матер – 155 лет". Белорусская сельскохозяйственная академия.
16.25 Класс-клуб. Иннокентий Смоктуновский.
16.55 Студия Ч/Б.17.50 Стиль.
18.10 „Экспедиция".
18.45 Компьютерный полигон.
19.10 Бездельник.
19.40 Колыбельная.
20.00 Резонанс.
21.05 Карамболь.
21.35 Футбол. „Атака-Аура" – МПКЦ. Послесловие к матчу.
21.50 „Бешеная луна". Х/ф.

**1 канал**

7.00 Телеканал „Подъем".
9.30 Пока все дома.
10.05 Утренняя звезда.
10.50 Служу России.
11.20 Играй, гармонь.
13.25 Цирковая программа.
13.40 Мультфильм.
14.00, 17.00б 0.25 Новости.
14.20 День музыки.
15.15 Клуб путешественников.
16.00 Час мультсериала.
17.20 Футбольное обозрение.
17.50 Один на один.
18.15 Клуб „Белый попугай".
19.05 Арнольд Шварценеггер и Шарон Стоун в фантастическом боевике „Вспомнить все". 21.00 Воскресенье.
22.00 Лучшие анимационные фильмы года.
22.05 „Рейли – король шпионов".
23.05 Любовь с первого взгляда.

**Канал „Россия"**

10.00 Русское лото.
10.45 „Небо нашего детства". Худ. фильм.
12.15 Первенство мира по шахматам.
12.30 Кипрас Мажейка. „Параллели".
12.45 Горячая десятка.
13.35 „Буря над Ла-Маншем". Худ. фильм.
14.25 Твои возможности, человек.
14.55 „Формула-1". Гран-при Европы.
17.00 Волшебный мир Диснея. 18.00 Шарман-шоу.
19.25 „Нулевой допуск". Х/ф.
21.00 Клип-антракт.
21.10 Коробка передач.
21.25 У Ксюши.
22.30 Река времени.
22.35 Автомиг.
22.40 Мастер-класс. Л. Додин.

● КАЛОНКА З ПРАЦЯГАМ

# А РАДЗІМА МІЛЕЙ

(Заканчэнне. Пачатак у № 2 за 16 верасня г.г.)

– Ну, цяпер можна, – супакойваю іх я і даю некалькі тлумачэнняў наконт свабоды слова ў нашай краіне. – Гэта раней (ды яшчэ гадоў 15–20 назад) чалавек мог вось за такое агульнае крытычнае выказванне аб ладзе савецкага жыцця трапіць калі не ў турму, то ў псіхушку.

Зноў вяртаемся да тэмы працы, яе аплаты. Жанчыны расказваюць, што яны – простыя работніцы. Надзежда Антонаўна працуе ў авіякампаніі, шые і рамантуе чахлы на крэслы ў самалётах. У тыдзень зарабляе 550 даляраў. Ніна Антонаўна – прадавец магазіна – шлюбнага салона. Зарабляе прыкладна гэтулькі ж. Лічаць сваё працаўладкаванне стабільным, даражаць рабочымі месцамі.

– Свой працоўны шлях я пачынала ў раннім юнацтве, – расказвала Надзежда Антонаўна. – За 70 даляраў у месяц даглядала бабулю. Потым працавала на фабрыцы па пашыўцы спартыўнага адзення. Атрымлівала 40 даляраў за нядзелю. Уладкавалася і 20 год прапрацавала на фабрыцы па пашыўцы чахлоў на канапы. Зарабляла 350 даляраў за нядзелю. Заработак задавальняў, але гаспадар фабрыкі памёр. Прадпрыемства зачынілася. Уладкавалася на працу ў авіякампанію. Спачатку плацілі 350 даляраў у нядзелю, потым, прыкмеціўшы старанне, 550. Кампанія дае сваім работнікам некаторыя льготы: Надзежда Антонаўна з Сан-Францыска да родных у Нью-Йорк лётае самалётам бясплатна.

Ніна Антонаўна ў маладосці працавала менш. Яна ўдала выйшла замуж, нарадзіла чацвёра дзяцей – Джэка, Ваню, Давіда і Суссану. Калі дзеці падраслі, таксама стала працаваць.

– Так лягчэй жыць, утрымліваць сям'ю, дом, – гаворыць яна. – Падаткі, абавязковыя страхоўкі адбіраюць шмат заробленых грошай. Напрыклад, за наш шасціпакаёвы асабняк разам з мужам выплачваем штомесячна падаткаў і страховак 2000 даляраў.

– Ой, дрэнны, вельмі дрэнны капіталістычны лад жыцця, – смяюцца жанчыны. – Горшы за яго толькі сацыялізм, бо прымушае чалавека працаваць шмат, а мець мала.

Жанчыны спачувалі жыхарам вёскі Падстарынь, якія ў сваіх дамах не маюць ваннаў ці душаў. Без іх, лічаць яны, вельмі цяжка жыць. Эх, хіба толькі без ванны селяніну жыць цяжка! Ці гараджаніну, які ўсё ж мае ў сваёй кватэры ванну.

Як і Ніна Антонаўна, Надзежда Антонаўна мае мужа і дваіх дзяцей, жыве ва ўласным доме, водзіць машыну. Абедзве вельмі крытычна ставяцца да ладу жыцця ў Амерыцы, гавораць пра тое, што рэчы і грошы не робяць чалавека шчаслівым.

– Вось мы прыехалі ў Беларусь і паўсюдна нас так шчыра сустракаюць, частуюць і прывячаюць, – дзяліліся амерыканкі ўражаннямі. – У Амерыцы ж не дзіва, калі госцю прапануюць пайсці пераначаваць у гатэль. Багацце, раскоша робяць людзей чэрствымі, нейкімі абыякавымі.

– Вось гэта заўважыў і я, – уключыўся ў нашу размову і Іван Іванавіч Васілевіч, які ўдзельнічаў у нашай сустрэчы.

– Ездзіў я па запрашэнню сясцёр у Амерыку. Уразіла багацце гэтай краіны, магазіны, парадак усюды і ва ўсім. Гуляў з унучкай, напрыклад, я па вуліцы і баяўся яе пусціць на зялёны газон – такая траўка там чыстая, шаўкавістая.

У рэстаране (звадзілі ўсё ж родныя паглядзець) абслугоўванне такое, што і ва сне не прысніцца. І п'яных няма. Ні ў тым жа рэстаране, ні на вуліцы.

Хадзіў, глядзеў я Амерыку, думаў: як гэта людзі такі парадак трымаюць? Вось, каб у нас гэтак жа можна было справу паўсюдна наладзіць. Бо чужая краіна – яна і ёсць чужая. Ніколі роднай не стане.

А прыляцеў самалётам у Маскву, у Шарамецьева. Люты, адліга, вада на асфальце і п'яны чалавек на снезе валяецца. Эх...

Шмат расказвалі амерыканкі пра сваё жыццё, быт, адпачынак, сацыяльнае забеспячэнне, калі можна так сказаць. Працуючы, яны выплачваюць пенсіённыя ўзносы. На пенсію жанчыны ідуць у 62 гады, мужчыны – у 65. Можна пайсці на адпачынак і ў 55 гадоў (як цяпер зроблена для жанчын у нас), але пенсія будзе няпоўная.

– Але ж ці не замнога гэта – працаваць да 62 гадоў? – пытаюся я. – Будзеш бабулькай на рабоце выглядаць...

– Ды не, што вы, – гавораць амерыканкі. – У нас жанчыны шасцідзесяцігадовага ўзросту – вельмі актыўныя. І чаму ж – не? Дзяцей пагадуюць, пенсію заробяць – самы час пападарожнічаць, свет паглядзець, адпачыць, ад жыцця асалоду адчуць...

І тут яны ўспамінаюць сваю маці, якой цяпер 89 гадоў. О, калі б ёй было толькі 62 гады! Шмат, вельмі шмат давялося перажыць гэтай беларускай жанчыне, па волі лёсу закінутай на чужбіну. Але якой вынослівай і моцнай духам аказалася яна. Былая сялянка з Падстарыні валодае цяпер іспанскай і англійскай мовай, але гаворыць дома толькі на роднай мове. Насуперак лёсу, жыццю, долі. Беларусь для яе – святое месца, аб якім марыла і трызніла ўсё жыццё. Не змагла сама паехаць на Радзіму, дык благаслаўляла дачок, калі яны сказалі аб сваім намеры адправіцца ў падарожжа.

– Вось, мы цяпер толькі тут, у Падстарыні, зразумелі маці да канца, – гаварылі сёстры. – Няхай за морам жыццё больш сытнае, адладжанае, упарадкаванае. А Радзіма мілей. І так хочацца пажадаць шчасця Беларусі...

На развітанне пытаюся ў амерыканак: колькі ім абышлася паездка на Беларусь? Адказваюць: з білетам (сюды і назад), візай і пашпартам – 1090 даляраў для кожнай. Гэта значыць, паўмесячная іх зарплата. Ну, я думаю, кожны з нас сам можа палічыць, куды ён з'ездзіць за сваю паўмесячную зарплату.

Л. ЦАЛУЙКА.

● СПОРТ

## Гульня за гульнёй

На тым тыдні футбалісты спартыўнага клуба Кудзінава сустракаліся ў г. Бярозе з мясцовай камандай „Малеч" па календары першынства вобласці і перамаглі з лікам 7:0.

Сёння клуб чакае выпрабаванне ў горадзе Брэсце. Поспехаў!

В. МІКАЛАЕЎ.

**************



## Сардэчна віншуем!

*Шаноўныя*
*Людміла Аляксандраўна ПЫТЛЯК,*
*Аляксандр Міхайлавіч МІСКЕВІЧ,*
*Генадзь Васільевіч ВАРАБЕЙ*
*і Вера Паўлаўна ХАВАНСКАЯ!*

*Дасылаем Вам нашы шчырыя віншаванні з нагоды дня нараджэння. Няхай Вас сагрэваюць радасць ад добрых людзей і зробленай работы, сямейная цеплыня, павага і пашана людская, а ў жыцці ўсё ладзіцца і збываецца. У бадзёрым настроі і спакоі хай прымножацца сілы на доўгія гады жыцця.*

*Пусть мир и счастье рядышком шагают,*
*Пусть радость будет спутницей всегда,*
*Здоровья, долгих лет желаем,*
*Удач, улыбок и добра.*

*За Вашу старанную, добрасумленную працу – вялікі дзякуй!*

*АДМІНІСТРАЦЫЯ І КАЛЕКТЫЎ ГАНДЛЁВА-ПРАМЫСЛОВАЙ ФІРМЫ „ІВАЦЭВІЧЫ".*

## ЗАКАНЧИВАЕТСЯ „ЛЕТНЕЕ" ВРЕМЯ

В соответствии с порядком исчисления времени, определенным правительством Республики Беларусь, Белстандарт извещает, что 24 сентября заканчивается период действия „летнего" времени в 1995 году.

В связи с этим стрелки часов на всей территории Республики Беларусь в 3 часа 24 сентября 1995 года переводятся на 1 час назад.

● АКНО Ў ПРЫРОДУ

## Буслы адляцелі ў вырай

Вялізная чарада буслоў кружыла і кружыла над райцэнтрам. Напрыканцы бабінага лета на мінулым тыдні яны, сабраўшыся, напэўна, з усяго раёна, лёгка рухаліся з распасцёртымі крыламі, рэзка зніжаліся, грацыёзна разварочваліся і зноўку набіралі вышыню. Птушкі нібы дэманстравалі адна перад другой сваю сілу. Здаецца, кожны з буслоў як бы гаварыў: „Я дужы, я здольны пераадолець вялікі і доўгі шлях на поўдзень". Адтуль, з-пад высокага і чыстага неба, птушкі развітваліся з роднымі мясцінамі. З апусцелымі буслянкамі, якіх пакідалі на людзей, каб берaглі іх. Увесну яны абавязкова вернуцца сюды.

Кончылася яшчэ адно буслінае лета. Сумна і зябка на душы.

А. ЛАЎРАНЮК.



● ПА ПРОСЬБЕ ЧЫТАЧОЎ

## ЦЭНЫ НА ЦАРКОЎНЫЯ АБРАДЫ

**Вянчанне:** у Івацэвіцкай, Быценскай, Касаўскай і Целяханскай царквах – 100.000 рублёў;
**хрышчэнне:** у Івацэвіцкай, Быценскай і Целяханскай царквах – 50.000, у Касаўскай – 55.000 рублёў;
**пахаванне** – у Івацэвіцкай, Быценскай, Касаўскай і Целяханскай царквах – 70.000 рублёў;
**малебен** – у Івацэвіцкай царкве – 20.000, у Быценскай, Касаўскай і Целяханскай – 10.000 рублёў;
**запіска аб памінанні** – Івацэвіцкая, Быценская і Касаўская цэрквы – 5.000, Целяханская – 3.000 рублёў.
Свечкі каштуюць ад адной да чатырох тысяч рублёў.

**Паважаныя Вольга Іванаўна і Міхаіл Міхайлавіч БАСАЛАЙ!**

**Глыбока смуткуем з Вамі і выказваем шчырае спачуванне з выпадку напаткаўшага Вас гора – смерці БАЦЬКІ і ЦЕСЦЯ.**

**Адміністрацыя, увесь калектыў гандлёва-прамысловай фірмы „Івацэвічы".**


Газета выдаецца на беларускай і рускай мовах. Набіраецца ў Івацэвічах, друкуецца ў Баранавіцкай друкарні (г. Баранавічы, вул. Савецкая, 80).
Фармат 420х300 мм. Аб'ём – 1 друк. аркуш.
Падпісана да друку 21 верасня ў 14.00.

ЗАСНАВАЛЬНІК: гандлёва-прамысловая фірма „Івацэвічы"
Рэгістрацыйны нумар 1147.

Рэдактар Лідзія ЦАЛУЙКА.
НАШ АДРАС: 225250, г. Івацэвічы, вул. Свярдлова, 5, рэдакцыя „Газеты Уладзіміра Кудзінава".
Тэлефон 2-12-09.

Рукапісы і здымкі не рэцэнзуюцца і не вяртаюцца. Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. Іх меркаванні могуць не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі і не накладваюць на яе ніякіх абавязацельстваў. Пры перадрукоўванні спасылка на нашу газету абавязковая.

Тыраж 2.000 экз.
Заказ 1745.